

**СЁННЯ  
Ү НУМАРЫ:**

- КАНФЕРЭНЦЫЯ ТАВАРЫСТВА «ВЕДЫ»
- СЕСІЯ ● СТАРОНКІ СЛАВЫ БАЯВОЙ ● КАРЫСНЫЯ КАНТАКТЫ
- ФОТАХРОНИКА ГЕА-ФАКА ● ГУМАРЫС-ТЫЧНЫ ПЕРАПЫНАК

**Беларускі  
УНІВЕРСІТЭТ**

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА  
ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ИМЯ У. І. ЛЕНІНА

№ 3 (1077) Чацвер, 23 студзеня 1975 г. ● Цана 2 кап. ● Газета выходзіць з 1935 г.

Адбылася спраўдзачна-на-выбарная канферэнцыя ўніверсітэцкай арганізацыі таварыства «Веды». Яна падвялі вынікі амаль трохгадовай рэбты, выбрали новы састаў праўлення.

Са спраўдзачным дэ-  
кладам на канферэнцыі

выступіла старшыня пра-  
дыгу ўніверсітэцкай арганізацыі М. Я. Рэзника.

Усесязанснае таварыства «Веды», моладзейская ячейка якога з'яўляецца і наша ўніверсітэцкая арганізацыя, вя-  
зе значную работу па

актыўнай упраўленію, указанню

XXIV з'езда КПСС аб ума-  
санні камуністычнага выхад-  
жання працунаў. Арганіза-  
цыя таварыства ўмкнела

найкарава намаганні лектара-  
зу на падыходах палітычнай

актыўнасці і ініцыятывы пра-  
цунаў, на широкасць разгор-  
тування сацыялістичнага спа-  
борніцтва, паскарэнне науко-  
вака - тэхнічнага прагресу,

пасляковое выкананне пла-  
наў дзвягнікаў падыходах і пла-  
наў дзвягнікаў падыходах.

За апошнія гады чле-  
намі ўніверсітэцкай аргані-  
зацыі таварыства «Веды»

прачытана калі 10 тысяч лек-  
ций, у тым ліку 2,5 тысячы

у розных рэйках і абласцях

рэспублікі.

Арганізацыя 50 калекту-  
ных выездов, 30 науко-  
вых і практычных канферэнцій, 35

выступленіяў нашых лектара-  
зу на рады і зімбачані-

ю. Прафанаўана калі 50

тэктов.

За спраўдзачны перыяд

прауленням і прэзыдіумам

таварыства праўедзена 5

пленуму і 24 пасяджэнні

прэзыдіума.

На апошнім пленуме бы-  
лы прынят заворот членам на-  
шай арганізацыі да вучоных,

науковых работнікаў, вы-  
кладчыкаў ВНУ Мінска і рэ-  
спублікі.

Мы ўзялі на сябе рад

сур ённых абязважальств.

Дзяржынскі рэйны

аддел народнай асветы.

рэйны метадычны каф-

еды выказаўшы глыбокую

ладжу рэктарату БДУ

за аказанне дзейнай да-

ламогіі ў правядзенні

студзенскіх метадычных

сесій настаўнікаў раб-

на.

Мы выказаўшы сардеч-

ную паддаку прафесару,

доктару філалагічных на-

вук Алегу Антонавичу

## НАХІЯЮЧАЕ СЛОВА

Вось асноўны з іх:

— паддактыцца ў 1974 —

1975 навучальным годзе не

мене 5 тысяч лекцый, не

мене 60 прэзентаў з іх па-

грамадска - палітычнай тэ-

матыцы;

— арганізаваць на пра-

мысловых прадпрыемствах

Мінска і вобласці 17 цыклу

лекцый;

— правесці не менш 30

калекцыйных выездов;

— сумесна з працунаў

калекцыйных падыходах

предпрыемства Мінска і

падыходах рэйкаваць

падыходах і правесці 1

навукова - тэхнічныя і на-

вуковыя - практичныя кан-

ферэнцыі;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

тарскага майстэрства;

— стварыць пры правядзен-

ні таварыства «Веды» БДУ

пастаянна дзейнічаць семіна-

рар на пытаннях методыкі

лекцыйной прадпрыемства і лек-

## СЕСІЯ

ЗА ПАРАДАЙ,  
ЗА КНІГАЙ

У кабінече усеагульшай гісторыі гістарычна факультэт у гэтыя часы шмат студэнтаў. Раз-пораз нехта з іх звяртается да старшага лабаранта Янгеліі Мікалаеўны Кіслець за парадам, растлумачэннем або з просьбай дадыць кнігу. На сціні лісті скларажоў бісць раскладлікі экзаменаў. Асабліва людна ў кабінече менавіта перад імі.

Адэрвём на хвілину Янгелія Мікалаеўна ад прасы.

— Скажыце, калі ласка, ці албаністія тут якіх-небудзе змены з надыхом экзаменайшай сесіі?

— Увогуле, кабінет працягі, як і раней, вельмі напружана з 8 гадзін раніцы да 21 вечара. Значыць на гэтыя дні прыбываюць паведальшчыкі — за мену абслугуюць 50 чалавек. Але студэнт у час сесіі якісна адразівішаца ад студэнтаў у семестры. Зразу ён добра ведае, якія літаратура яму патрэбна, заўважае толькі пузурны кіпіці піводнай хвіліны ў яго не прападае дарэмна. Правда, ёсьць і адмуртанская рыса. Калі да экзамена застаяўшы лічаныя гадзіны, некаторыя іопакі або дзяячы, не паспешыўся добра падрыхтавацца, вырыхлаў лісты з кніг. Я падкрасіваю, такіх людзей вельмі мала, але хадзеліся, каб іх увогуле не было.

На дніх мы атрымалі новыя падручнікі і дапоможнікі. Гэта «Паводная гісторыя» (1870—1918 гг.), «Ізвешчыя гісторыі ў 1918—1939 гг.», «Хрэстаматыя па гісторыі сярэдніх вякоў», вельмі падтрайбна «Паводная гісторыя Індіі»—раней па гэтаму першніку развязчыя краіны у нас амаль нічога не было. Я думаю, што пе-ралічныя кіпіці дапамо-гучы студэнтаў пры пад-рхтоўшчы для экзамена.

— Што цікавага ў пла-  
нах на другі семестр?

— У нас часта дэмантруючыя кнігі, брашуры, артыкулы выкладчыкаў кафедры усеагульшай гісторыі. Адразу пасля сесіі мы начнем рыхтаваць экспазіцыю да 30-годдзя Перамогі савецкага народа над імян-ка-фашистскімі захопнікамі, зроюмі выстуку ў лепшых курсавых і ды-пломных работ пашай кафедры.

С. УСЦІНОВІЧ.

З мэтай далейшага уз-  
машчэння прапаганды герай-  
чных традыцый Узброенных  
Сіл СССР, растлумачэнна-  
сусветнікі-гістарычнага зна-  
чэння Перамогі савецкага  
народа ў Вялікай Айчынай  
вайне, актыўнай абарон-  
на-масавай і вясна — пат-  
рыйнайчай работы сярод на-  
сельніцтва Сакратарыят  
ВЦСПС, Бюро ЦК ВЛКСМ  
і Бюро прэзідiuma ЦК  
ДТСААФ СССР прынялі ра-  
зрешце правесці з 23 стузе-  
нія па 23 лютага 1975 года  
традыцыйны Усесаюзны ме-  
сячнік абаронца-масавай ра-  
боты, прысвечаны 57-й гада-  
ніне Савецкай Армii і Вен-  
ту-Марскога Флоту і 30-  
годдзю Перамогі савецкага  
народа ў Вялікай Айчынай  
вайне.

Асноўныя задачы месячні-  
ка: выхаванне моладзі і

працууных у духу герайчных

традицый нашых Узброенных



Экзамен па «Методах аптымізацыі» студэнты 9 групы IV курса ФПМ здаюць в. а. дацэнта кафедры метадаў аптымальнага

Фота С. ДЗЕЯНКОВА.

ІДЫ МАЕЦЕ намер прай-

ціся па універсітэту? Не? Дарэмана. Зарас, калі

ва ўсіх пакоях, аудыторыях і

кабінетах засядзе сесія і

на парадку дні адно пытан-

не — эдаэ экзаменау, як

николі цікава прасачыць

за студэнтам у тыхіх выкладчы-

ковых, якія стварае яму ўсё

ж сесія. Зіма сёлета ў

абыходзіцца без вялікіх

апладкаў: так, пірсне раз на

тыдні не то дождик, не то

снег, а беднага студэнта ю-

дзе то ў жар, то у холад.

Але чаму ён бедны? Надэрв-

ом, вельмі багаты! Багаты

на магчымасці. Знаю, як і

фартунага лагодна ус-

міхвіца студэнту: «Проеч-

нік» може стаць выдатніком,

выдатнік — імінным стыль-

дыштам, а гэты ў сваю чар-

гу — «Проечнікам». Але

аплюшыя, гаворыць, бывae-

раз на стададзе.

...Такім чынам сёня —

субота, 28 студзеня.

Мы не друм паверсе га-  
ноўнага корпуса. Адсюль

пачніца наш абход, наша

хаджэнне на экзаменах,

«блужанне па муках».

Першы студэнт, які сусту-

русяў у склады, аказаўся,

на жаль, песмістам:

— Людзі сёня ў хіно, тэ-  
атр ідуць, спакінні назна-  
чаюць, а ты туць цэлы дзень

пратыкніш, і невядома я

яшчэ, ці здасі.

— Здасі!

— Ну, я калі і здам, та-  
ж сама малі радасці. Прый-  
дзеца ж другі экзамен

рыхтаваць, эноу noch не спі...

А чаму вы мяне распыта-  
ваете? — і ён падэзэрна уста-  
вавае на бланкот.

Затое пляцкурнікі-палі-  
тэкнікі, што здавалі побач

«Асновы наукаўага каму-  
нізму», сустрэлі вельмі вет-  
ліва. Прывабная дзяячыня

рассказала пра экзамен. Ен

не з лёгкіх: значыць аў ём

матэрыялы, невялікія коль-  
касці прачытных лекцый;

але здаюць пакуль што доб-  
ра-ніводнай «трокі», шмат

«кацэўрак», дзве «пляцёркі».

— Тры «пляцёркі»!

Гэта з аудыторыі выйшо-

расцірвалі Саша Бадзю-  
коў. Рассказавае:

... пра зорюю двастас-

ці ісціны. Во, каб я ды гэта-

га не ведаў!

— Сфатаграфуйце яго! —

просіць адна з дзяячут з

нейкімі шматкамі паперы

у руках, напісанымі дробным

дробным почыркам. (Што

б гэта такое было?)

На жаль, фотаапараты на-

маюць пакладаць на

тэлэвізоры.

Гудзеніна у квяцістай

кофтачы, адна з гэтых ча-

вярхў, усхватвалівай і шчас-

ливай, расказвае сяброўцы:

— А Людзя яму тата-та,

ён які пра гэта, а яна не

ведала, а ён ёй намякнуў, а

яна яму — тата-та. Малай-

чына! А Саша мялмі, мам-

ваещца такі ж добры наст-

рой.

Аудыторыя, дзе здаюць

гісторыю партыі. Выйшла

усю чатыры чалавекі. Час

набілжаваецца к абедве.

Дзяячына у квяцістай

кофтачы, адна з гэтых ча-

вярхў, усхватвалівай і шчас-

ливай, расказвае сяброўцы:

— А Людзя яму тата-та,

ён які пра гэта, а яна не

ведала, а ён ёй намякнуў, а

яна яму — тата-та. Малай-

чына! А Саша мялмі, мам-

ныя фігуры абыякава пазіра-

юць на клакутніках з чыр-

вонымі запіскамі.

На падаконнікі сядзіць

дзяячына, глядзіць у акно

чыма смеяцца. А зусім побач

другая дзяячына, прыкры-

ваючыся ад усіх дзялоўнікі,

горка плача. Задала логіку на

«кацэўраку».

— Не будзе стыпенды?

— Не ведаю, можа, і не

будзе.

Ей не да распітання, і

найкручаўся да другой

групкі студэнтаў.

Упершыню натрапіла на

першакурсніка (другая

група ўдзяління гісторыі).

Здаюць дзяцінку Г. І. Даугялі

тэарэтычныя залікі, вынесены

у экзаменаванную сесію, па


гісторыі старажынтнага све-

ту. Пашанавала удаліне —

</

23 студзеня 1975 г.

## МІНСК — ГОРАД-ГЕРОЙ



Раздел «Старонкі саавы баявой» вядзе в. а.  
дантца кафедры гісторы СССР гістарычнага  
факультэта Л. А. Міхайлоўскі.

(Працяг. Пачатак  
у № 32, 33).

Падпілле у Мінску было  
масавым, але спачатку яго  
удзельнікі не мелі дастатковай  
работы, не заслышалі строга за-  
ховуваць праўлы капістравані-  
цы. Гэта скарысталі піл-  
ярцаў. Яны заслалі ў рады  
мінскіх падпольшчыкаў ма-  
цёра агента Барыса Ру-  
дзянкі, які доўгі час заста-  
вався няявляемым. Толькі  
пасля вайны былі раскрыты  
яго злачынствы, і ён панес  
заслужане пакаранне.

У сакавіку 1942 года фаш-  
ыстычнаму удалось арыштаваць  
многіх члену падпольшчай  
организацыі ВСПР (Веіны

XXIV з'езд КПСС з'яр-  
нуў асабітную увагу на па-  
вышэнне ролі грамадскіх на-  
вук у жыцці раз'язтога са-  
цыялістычнага грамадства, у  
выхаванні працоўщын. Выканоўчыя гіс-  
тарычнай рашэнні з'езда,  
калецкія кафедры марксіс-  
цка-ленинскай філософії  
прыродазнаучных факуль-  
тату, які узначальваў доктар  
філософіі навук, прафесар В. І. Сцяпанав, пастаян-  
на дудзяле увагу пытанням  
ідайна-палітычнай работы  
сярод працоўных спаслікі.

На працягу некалькіх год  
кафедра падтрымлівала су-  
вязь з Нясвіжскім, Старада-  
рожскім раёнкамі КПБ, Са-  
лігорскім гаркомам партыі.  
Члены кафедры сумесні з  
партыйнымі работнікамі, а  
таксама з мінскай абласной  
арганізацыяй таварыства  
«Веды» асбітуючы арганізацію  
і праводзяўчыцу тэатру  
навукова-практычнага канферэн-  
цыя па актуальных проблемах  
навуковага камунізму, выхаванні  
новага чалавека. Якіх  
навуковых вопыт, такога  
руду канферэнцыя выкліка-  
ючы асбітуючы цікавасць іх  
удзельнікаў — кірауніку  
семінару і школы партыйнай і  
камсамольскай палітасве-  
ты, палітінфэрмэтару, лек-  
тару.

Характэрнае асбітасцю  
навукова — практычны кан-  
ферэнцыі з'яўляецца тое,  
што у якасці дакладчыкаў  
там выступаюць партыйныя і  
камсамольскія работнікі,  
кіраунікі калгасаў, саугасаў,  
прадпрыемстваў. Яны аба-  
гульняючы практику партый-  
на-палітычнай і гаспадарчай  
работы, передаваюць волыт  
рабочым і калгаснікам.

Больш падрабязана хоць-  
ца прааналізуваць чарговую  
інавуковую-практычную  
канферэнцыю на тэму «XXIV  
з'езд КПСС аб павышэнні  
ролі калектыву ў ідайна-ма-  
ральным выхаванні працоў-  
ных», якая адбылася ў снежні  
у г. Нясвіжы. Яны пры-  
менілі многіе адносіні:

па-першое, разам з кафед-  
рай марксісцка-ленинскай  
філософії прыродазнаучных  
факультэтам у канферэнцыі  
дэйсні уздел прынялі ка-  
федра філософіі інстытута  
павышэння кваліфікацыі вы-  
кладчыкаў грамадскіх на-  
вук пры БДУ, якую узна-  
чальвае кандыдат філософ-  
скіх навук, дацент М. І. Жу-  
кав; у прыватнасці дацент  
Т. П. Багданава; па-другое,  
у якасці яе

## СТАРОНКІ СААВЫ БАЯВОЙ

савет партызанскага руху) і  
гарадскога партызанскага ка-  
мітэта. Фашысты па-звер-  
ску расправіліся з падполь-  
шчыкамі. У спрэвадзачы  
«СД» гаварылася: «9 мая  
1942 года быў публичны па-  
каранічны церэз павешаніем  
чалавек, які быў удзельнік  
арганізацыі партызан. Бе-  
ларусь. У гэты ж дзень бы-  
лі расстрэліны 251 нала-  
век... У Мінску быў праве-  
дзена кампанія супраць гру-  
пы на чыгуці. Было ары-  
штавана 126 чалавека». На  
самой справе колацься ах-  
вял фашыстскага гэтору бы-  
ўшы значна больш. Фашы-  
сты забіл Ісаю Казінца,  
Сяляна Зайшава, Гарына,  
Мікалая Дзэмідзенку і інш.  
Вялікай страйт для мін-  
скага падпілля быў забой-  
ства 26 мая 1942 года аген-  
там гестапа на вуліце вулі-  
цы Савецкай і завулку Уры-  
цкага палімянінага патрэта,  
аднаго з выдатных аргані-  
затораў і кірауніку мінскіх  
падпольшчыкаў. У гэты ж  
дзень гілерцаў расстраля-  
ли групу мінчан, якія сабра-  
ліся пайсі ў партызанска-  
х атрадах.

Але захопнікоў не удало-  
ся понахіпно разгроміць  
мінскіе падпілле. У пачат-  
ку мая 1942 года на адной  
з канспіратычных кватэр  
адбылася парада актыву

падпольшчыкаў. Было вы-  
рашана перабудаваць пад-  
польную партызанскую аргані-  
зацыю па вытворчы-гэты-  
рыальныя прыкметы. За ас-  
нову прымалася ячэйка і

складалася з 5 чалавек, што  
працавалі на адных прад-  
прыемствах або на установе.  
Ячэйкі былі понахіпно за-  
каштоўнічы звесткі па плашках  
фашысту на выпуску на  
заводах, распілікі прадук-  
таў для іх арміі.

Па-майстэрску вырабляю-  
чы розныя пячаткі, паштар-  
ты, пропускі і іншыя да-  
кументы мастак і артыст  
І. Казлоў.

Па даручэнню падпілля  
Сярохія Благазаўмай пана-  
хіпнуло на службу ў пашыці.  
Дэякуючы гэтым вочы вон-  
даўшы ўзялі ў падпілле

Аднак восені 1942 года  
фашысты пас без узелу  
здрадника Рудзянкі панеслі  
пачынку на мінскому пар-  
тызанскому падпіллю. У за-  
шчынку гестапа быў кінуты  
стажер падпольшчыка, у тым  
ліку усе члены Мінскага ка-  
мітэта КП(б). Пашылуплу-  
і дацкіх бісіоністў дапыту-  
і кінанію. Але мацней за  
алмаз і цвярдзей за сталь  
былі савецкія людзі. Такі  
мужчына герой, як Віктор  
Рубец, К. І. Хмылеўскі, Н. Е.  
Герасіменка, Д. А. Караке-  
віч, Ф. А. Шырко і іншыя,

загнулі ад рук імешкіх ка-  
таваў, але іх імёны навекі за-  
сталі ў сэрцах удзель-  
ных савецкіх людзей.

Але мужчыны і стойкісці  
члену мінскіх падпольных  
арганізацыяў гаворычы, такі  
хвалюючы дакумент, які  
пісьмом Івана Казлоў, маладога  
камуніста, актыунага мінскага  
падпольшчыка сувязных, за-  
хваўчы зборы, слухаючы  
працьмашы зводкі Сауніфар-  
бюро. Гэтыя кватэры ут-  
рымлівалі правернаны пад-  
польшчыкі, якія прымалі  
самі актыуны ўзелу у пе-  
легальнай работе. Гэтыя  
камсамолец быў дзесяці-  
дзесяціх годоў. Не змага-  
ліся зламаць волі са-  
вецкага чалавека. І неза-  
доўга да смрті ён пісаў  
свайм таварышам па ба-  
рачыбе: «Не треба слёз. Не  
треба росчы. Наша краю  
не пральца дарамна. Тры-  
майтесь, трымайтесь, не  
бойтесь і не кідайтесь у

роспач. Эх! Жыць чартоус-  
кі хоціці! Помсціц гэ-  
тым варварам. Вось што  
трэба рабыні. Ну, калі б мене  
удалося... Можаце увіць  
вы, з якім бястстрашам... я  
б эпішчу гэтых гадаў яд-  
вітых, а я ж два гады назад  
зарэзай курыцу...

Гарачае прывітанне жы-  
вым, якія са зборы ў руках  
адстойваюць ад лютага во-  
рага свайго гонар і незалеж-  
насці. Прывітанне сібрам,  
таварышам... Ваш Ваня Каз-  
лоў».

Фашысты акупанты ду-  
малі, што яны назасуёды за-  
душилі мінскіе падпілле.  
Газета «Мінскер Цайтунг»  
пісала у сувязі з эпішчам  
падпольшчыка партызанага ка-  
мітэта: «Мара камуністу  
арганізація ў Беларусі  
падпольнае кірауніцтва для  
арганізацыі мас — паярле-  
ла крах». Але акупанты  
жорстка прайлічлі, гер-  
манскія бацькі ў горадзе  
не спыніліся. Гэта прызналі  
і самі гілерцаў. У спра-  
вазадачы камісара горада  
Мінска ад 3 снежня 1942 го-  
да гаворычы: «Настрой  
шырокіх мас наслыніцтва  
калі не на ста прынігай ад-  
моўны, то ўсё ж халодны,  
раундадуны. На некаторых  
прадпрыемствах, асабльва  
на хлебазаводзе «Аутамат»,  
абутковай фабрыцы выя-  
лілі шырокі камуністичны  
улып на рабочых».

Нягледзячы на прававы  
арышты, мінскіе партызаны  
падпілле працягвалі жыць  
і змагацца.

(Працяг будзе).

вытворчыці і арганізація  
працы, аператуна, разд'я-  
тэлефонная сувязь з гаспо-  
даркамі — усё гэта дазва-  
ляе калектыву з году у год  
дабівацца выдатных працоу-  
ных поспеху.

Такі жа цікавай і карыс-  
тнай была і пaeздка у адзін з  
передавых калгасаў рабіна —  
сельгасарцем імя Калініка.  
Старыня калгаса Я. В.  
Аляксандрін жыва і захапля-  
юча расказаў аб гісторыі  
гаспадаркі, аб тых цяжкас-  
цях, якія прыйшліся пера-  
дадзіць у паслявінныя га-  
ды, аб поспехах у ціпраш-  
ні час і няўкыраваных  
яшчэ магчымасцях для да-  
лішай развіціі.

У цэнтры калгаса ўзыша-  
ющыца двух- і трохпівхро-  
вые дамы, у кватэрах кал-  
гаснікаў — ведары, кал-  
нізация, газ, паравое  
ацяпленне. У пасёлку ёсць  
кніжны магазін, камбінат  
бытавага абслугоўвання, бі-  
бліятка, амбулаторыя,  
Балыніца, Палац культуры.  
Цяпер будзеца плаазалны  
басейн. Вось яна, сучасная  
вёска!

Ідайна-палітычная работа  
калецківу калектыву мар-  
ксісціка-ленинскай філософії  
прыродазнаучных факультэт-  
ту сядро працоўных носіць  
шматлікі, сістэматаўзаны  
характэр, які дазваляе  
умадоўваць і расціраць сув-  
язі з выкладчыкамі з ўсім  
калгасам і падпрыемству,  
своечасова знаміцца з усім  
новым, што узімае кожны дзен  
у творчай працы са-  
векіх людзей.

За поспех у лекцыйнай  
прапагандзе сядро працоў-  
ных распілікі калектыву ка-  
федры універсітэта «Веды»  
Беларускай ССР, а загадык  
кафедры прафесар В. І.  
Сцяпанаву прауленнем Усе-  
саюзнага таварыства «Ве-  
ды» удасценен памятнага  
медаля імя С. І. Ваўлавіча.

У пастанове ЦК КПСС «Аб  
рабоце па падбору і вы-  
хаванню ідзялічных кадраў  
у партыйнай арганізацыі Бе-  
ларусі», а таксама у рашэн-  
нях XIII пленума ЦКП  
пастаўлены новыя задачы па  
ідайна-палітычнаму выхаван-  
ню працоўных. Калектыву ка-  
федры з яшчэ большай  
энергіяй уключыўся у выка-  
нанне гэтых важных задач.

Ю. ГУСЕУ,  
дацент кафедры  
марксісціка-ленинскай  
філософії прыродазнаучных  
факультэтту

## КАРЫСНЫЯ КАНТАКТЫ

Сакратар Нясвіжскага раёна партыі К. Ф. Сінічкін гутарыць з выкладчыкамі кафедры марксісціка-ленинскай філософіі і з выкладчыкамі і слухачамі інстытута павышэння кваліфікацыі.

Фота В. БРЕКА.



М. І. Васільев расказаў аб  
тых, як у працьвіні кірауні-  
цкім падпіллем выступілі  
ідзялічныя работнікі.

Канферэнцыі папярэднічы-  
ла грунтуючай гутаркі з пер-  
шым, і другім, скратарамі  
Нясвіжскага РК КПБ К. Ф.  
Сінічкіні і М. А. Бабіч.

К. Ф. Сінічкін расказаў аб  
дynamіцы развіція раёна,  
аб поспехах працоўнага са-  
макіністскага падпілля, пад-  
лідзізму паведамі ўзелені-  
кам канферэнцыі М. Е. Лас-  
ко.

Рэферэнт мінскай аблас-  
ткі нашага ўніверсітэта

Г. М. Лазар расказаў нам аб  
тых, як яно ствараўся, аб  
характэры, спецыфіцы і на-  
караўніцтве яго работы, аб  
ідзялічнай аснашчаніці і  
працьмашы з выкладчыкамі

кафедры марксісціка-ленинскай  
філософії прыродазнаучных  
факультэтту.

Мы агледзелі светлыя і

прасторныя цэхі, якія асна-  
шчаны сучасным аbstяль-  
аваннем, пазнамёліся з хэ-  
рактарамі працы рабочых,

якія дасягнулі высокай сту-  
пені аутаматызацыі і ме-  
ханізацыі. Высокая культура

## НАША САМАЯ ПЕРШАЯ

Гулкія ўніверсітэцкія кампанды поўніца цеснымі гаманільнымі групкамі студэнтуў калі дэвярэй з выразнымі надпісамі: «Цішай, ідзе экзамен!». Ва ўсіх утольных куточках — постакі з падручнікамі ў руках. Яшчэ, яшчэ старонку — другую паследу працедэзвіе перад рашучымі крокамі да стала з тымніцай раскладзеных білетаў.

Сесія, яна зроўнівае ўсіх: і ганарлівых пачікурскіх, і волытых ужо, прайшошных праз гарнілы плян семестра, трэцікурскіх, і тых, хто сутэрнуся з сесіяй упершыно.

Сёняня першакурснікі ужо зделілі два экзамены сваёй першай сесіі, а таму маюцьнейкі асабісты погляд на яе, начатак волыті і, зразумела, маюць выгляд супрадзных студэнтаў. Ужо нелга з першага погляду вылучыць іх у перадкамененчыкім наступце.

— Дзягучаты, вы якую сесію здаёц?

— Ужо трэцюю.

— Хлопцы, з якога вы курса?

(Вось дык памылка!)

Нарэшце, калі чартовых дэвярэй шанцуе. Першакурснікі тут наўют можна пазнаць гартуючыя старонкі першай часткі гісторыі КПСС...

Перадходзіць ад адной да другой групны першакурснікі розных факультэтаў, давайце задзізім ім усім адно пытненне:

— Якая яна для вас, першая сесія?

Лілія Чабатаева, 7-я група ФПМ:

— Бывае вельмі страшна, але потым, калі ужо здасі экзамен, прыходзіць задавальненне.

Раней здавалася, паступілі вучыцца, вось і ўсе вырабілісь скончыца.

— Сесія — гэта для таго, каб мы змаглі выучыць ўсё тое, што не паспелі на працы семестра, лічыцца яе аднакурсніца Надзяя Казленка.

Віталь Бень, 13-я група, фізфак:

— Перад самым першым экзаменам на матаналізу амалі не спаў нічнік. Раніцце спрабавау яшчэ што-небудзь прачытаць. Не атрымалася. Кінану ўсё і пайшоу здаўца. Атрымаў «выдатна».

Перад этым экзаменам рыхтаваўся двое сутак, не дабі, а сутак.

— Не страшна здаўца, страшна атрымаць «тройку», — сказаў ітунд той жа групу Генадзь Макарэн.

Іра Падольская, 8-я група, матфак:

— Пасля школы крыху нязвычайна была сістэма навучання. Самапढрыхтоўка — гэта новае. Ну, а сесія — своеасаблізе ўзрушэнне пасля семестра.

Аня Журавская, 4-я група, гістфак:

— Мы ўсе вельмі хваліваліся. Сесія ж — першая праверка наших ведаў, першое вырабаванне. Але вынікі пакуль добрыя. У групе толькі дэве «тройкі». А застаўся яшчэ адзін экзамен.

Т. САХАШЧЫК.

## ЧАРГОВАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ

Шмат інавядальникаў на рэспубліканскай выставе твору беларускіх мастакоў. Людзі падоўгу зэтрымліваюцца перад «Партрэтам дзячыны» В. Ждані, «Ісласулем» В. Івіркі, «Папарацьквяткай» В. Кульваноўскага, «Сучасніцай» В. Вардамава, «Немансікім круізом» Г. Віткоўскага, «Вечным агнём» Даніцыя і многім іншымі палотнамі з выразай, своеасаб-

лівай кампазіцыяй і цікавым вырашэннем тэм. Наышы мастакі ўсё больш і больш звяртваюцца ў сваёй працы да новых або арыгінальных выяўленчых сродкаў.

Зарэз У Палацы масціцтва адкрылася і XXIV рэспубліканская выставка дзяцячай выявленчай творчасці. Экзімен трывамоць, такім чынам, не толькі волытвіе майстроў, але і юныя таленты.

С. ВАГАЕВА.

## ГУМАРЫСТЫЧНЫ ПЕРАПЫНАК



Экзамен па сапрамату.

### СЕСІЯ ПА В. БЫКАВУ

Ноч перад экзаменам — «Дажыць да світання». Экзамен — «Праклікі» вышынія. Шпаргалка — «Апошні шанец». Дадатковое пытанне выкладчыка — «Пастка».

Неяк вядомы немецкі мікробіолог Роберт Кох працаваў у сваіх лабаратарыях. Памочнік, які толькі-толькі ўшайшоў у пакой, звярнуў увагу на тое, што вучоны завіхецаў да адной з пасудніц, якія ахутана дылам і пірай.

— Здагадайся, — звярнуўся да яго Кох, — што там варыцца?

Асістэнт называў спірхеты. Кох адмоўна пакінёў галавой. Тады асістэнт начаў называць па чарзе разнавіднасці іншых вядомых бактэрый, на што Кох па-ранейшаму адмоўна кінёў галавой... Не дачакаўшыся адказу, ён, смешычы, сказаў:

Не бывае так, каб я стаяду фотавітыні на дру-

гім паверсе географічнага факультэта не стаяніх-пес-

будзь. Літараліца кожную

хвіліну два-три чалавекі

разгляджаюць здымкі вы-

стаку «Геафак-74». Звыш

піццізесць фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-

ло пазысьці здымкі фота-

відзінкі, але яго работы

і піццізесць здымкі

фотадымкі

буйнога формату з разна-

стайными скажетамі даючы

магніфічны шмат дадавацца

аб яшчэ факультэта за мі-

нулы 1974 года. Тут можна бы-